

24 МАЯ
1939 г.
№ 11 (85)

ЗА ЛЕНИНСКІЯ КАДРЫ

ОРГАН
партбюро, камітэта ЛКСМБ, прафкома, МК і дырэкцыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

ВУЧНЕЎСНАЯ МОЛАДЗЬ, ЦЯБЕ ЧАКАЕ БДУ!

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт — дзецішча вялікага Кастрычніка, БДУ — адна з важнейшых і буйнейшых вышэйшых навучальных устаноў Беларусі зараз налічвае 18 год свайго існавання. За гэты час БДУ выхаваў у сваіх сценах многа каштоўных спецыялістаў, якія працуюць на розных участках сацыялістычнага будаўніцтва. Многія з іх зараз — навуковыя работнікі, дацэнты, кандыдаты навук, супрацоўнікі навукова-даследчых устаноў.

У працэсе развіцця ўніверсітэта з яго састава выдзеліліся самастойныя ВНУ — педагагічны, медыцынскі інстытуты, інстытут народнай гаспадаркі.

Уся гісторыя ўніверсітэта цесна звязана з гісторыяй росквіту беларускай культуры, нацыянальнай па форме і сацыялістычнай на зместу.

У сучасны момант ва ўніверсітэце займаецца 1250 чалавек — у значнай большасці дзеці рабочых, калгаснікаў і працоўнай інтэлігенцыі. З іх больш 900 чалавек — комсамольцы.

Больш 100 чалавек прафесараў, дацэнтаў, асістэнтаў працуюць у кафедрах ўніверсітэта. Сярод іх: гісторык-акадэмік Н. М. Нікольскі; доктар гістарычных навук, прафесар Пярцаў; член-карэспандэнт Акадэміі навук СССР, хімік прафесар Прылежак; доктары біялагічных навук прафесары Годнеў, Макушок, Зенкевіч і інш.

Таварыш Сталін у сваім гістарычным выступленні на прыёме ўдзельнікаў Усеагульнага нарады работнікаў, вышэйшай школы і ў дакладзе на XVIII з'ездзе ВКП(б) падкрэсліў выключнае значэнне маладых кадраў «у адным агульным арыенціры кіруючай партыі і дзяржавы».

Надрыхтоўваючы маладых навуковых спецыялістаў і высокакваліфікаваных настаўнікаў старэйшых класаў сярэдняй школы, ўніверсітэт выконвае задачу надзвычайнай важнасці.

Высокая і патэсная ў савецкай краіне роля настаўніка. Народны настаўнік — самы патэсны грамадзянін сацыялістычнага грамадства. Не мала настаўнікаў заслужылі высокае давер савецкага народа, які выбраў іх дэпутатамі Вярхоўных Саветаў СССР, саюзных і аўтаномных рэспублік і ў архіагічных экспертных камітэтаў сельскіх школ у наагароджаны ўрадам ордэнамі і медалямі.

Партыя і ўрад узялі на вялікую ўвагу вышэйшым навучальным устаноў. Наш ўніверсітэт уладае добрым памяшканнем, абсталяванымі лабараторыямі, мае больш чым пяцімільённы бюджэт.

Студэнты ўніверсітэта праходзяць вытворчую практыку і ў архіагічных экспертных камітэтаў у Херсанесе і Феадосіі, і ў лабараторыях навукова-даследчых інстытутаў Масквы і Ленінграда, і ў географічных экспедыцыях у Крым і на Каўказ, і на хімічных заводах нашай сацыялістычнай радзімы.

Вядлікія сродкі адукацыя на арганізацыю культурнага адпачынку студэнтаў.

У гэтым годзе ўніверсітэт прыме ў свае сены новы атрад выхаванцаў сярэдніх школ — маладых натрыстаў нашай радзімы, напоўненых, як і ўся наша краіна, жаданнем к асвете і культурнаму росту.

Прыходзьце да нас! Вас чакаюць нашы светлыя аўдыторыі і кабінеты. Вас радасна прыме наш дружны калектыў студэнтаў і вучоных і разам з вамі, юнакі і дзяўчаты, мы будзем шчыра авалоўваць перадавую савецкую навуку.

Няма больш шчаслівай моладзі, чым моладзь нашай савецкай краіны, для якой партыя большымі, вялікімі Сталін адкрылі ўсе дарогі да навукі і радаснага жыцця.

Гарачае прывітанне будучым студэнтам нашага ўніверсітэта — новаму папаўненню ВНУ нашай радзімы!



Фама Георгіевіч АСІПЕНКА

Цяжкі жыццёвы шлях прайшоў Фама Георгіевіч Асіпенка. Сын селяніна удалося да рэвалюцыі скончыць толькі гарадское вучылішча. Сродкаў прадаўжаць асвету не было. Але юнак не спыніў шматлікіх перашкоды. Фама Георгіевіч упорна працаваў над сабой і ў выніку стаў экстернам за курс гімназіі. Нават будучыя экзаменатары былі здзіўлены глыбінёй яго ведаў.

Вяліка Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя адчыніла шырока дзверы да навукі.

Фама Георгіевіч стаў студэнтам Кіеўскага політэхнічнага інстытута, які і скончыў у 1926 годзе.

З галавой ахвочуся малады спецыяліст у работу ў навукова-даследчых інстытутах і ў скураной ірмываслоўскай.

Вядлікім аўтарытэтам карыстаецца Фама Георгіевіч Асіпенка ў сценах нашага ўніверсітэта. Загадваючы кафедран арганічнай хіміі, ён дабіўся значных выпікаў у

пазешанні выкладання арганічнай хіміі на хіміфаку, у абсталяванні лабараторыі, у павышэнні ведаў студэнтаў.

Лекцыі таварышам Асіпенка чытаюцца цікава, глыбока і змястоўна. Студэнты заўсёды шчыра і сардэчна адзываюцца аб сваім прафесару.

Гэтым не абмяжоўваецца дзейнасць Фама Георгіевіча. Ён займаецца навукова-даследчай работай, рыхтуе вялікую працу — «Банджонская альдэгіда і кетонаў», арганізуе навукова-даследчую работу студэнтаў.

Прафесар Асіпенка упорна авалоўвае большымі. Ён добра вывучыў матэрыялы XVIII з'езда ВКП(б) і прадаўжае глыбокае вывучэнне гісторыі нашай слаўнай партыі. Творы класікаў марксізма-ленінізма — Маркса—Энгельса—Леніна—Сталіна — яго настольныя кнігі.

Вучоны і скромны чалавек, такі кароткі вобраз Фама Георгіевіча Асіпенка.

ЖЫГАЛЮВІЧ.

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Біялагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта рыхтуе кадры біялагаў вышэйшай кваліфікацыі — выкладчыкаў біялагічных дысцыплін для сярэдніх школ, педагагічных вучылішч і маладых навуковых работнікаў для навукова-даследчых устаноў.

Біялагічны факультэт рыхтуе высокакваліфікаваных спецыялістаў-біялагаў з шырокім кругам фізіка-хімічных ведаў на аснове глыбокага вывучэння і засваення марксісцка-ленінскай тэорыі.

Таму, апрача спецыяльных дысцыплін, студэнты-біялагі вывучаюць аснову ўсіх навук — асновы марксізма-ленінізма і налітэканомію. Для агульнага расшырэння і наглыблення фізіка-хімічных ведаў для студэнтаў чытаюцца такія курсы, як вышэйшая матэматыка, фізіка, фізічная і калодная хімія, арганічная хімія, неарганічная хімія і інш.

Разам з тым, з першага-ж курсу пачынаецца вывучэнне спецыяльных біялагічных дысцыплін, якое заканчваецца на V курсе.

Выкладанне біялагічных, як і іншых, дысцыплін ажыццяўляецца высокакваліфікаванымі навуковымі работнікамі — прафесарамі, дацэнтамі і асістэнтамі. Навуковыя работнікі факультэта аб'ядноўваюцца на спецыяльнасці ў пяць наступных кафедрах:

1. Кафедра сістэматыкі раслін. Загядчык кафедрай — кандыдат біялагічных навук дац. З. Н. Дзенісаў.
2. Кафедра фізіялогіі раслін. Загядчык кафедрай — доктар біялагічных навук праф. Т. Н. Годнеў.
3. Кафедра заалогіі беспазванковых жывёл. Загядчык кафедрай — доктар біялагічных навук праф. Л. А. Зенкевіч.

4. Кафедра заалогіі названковых жывёл. Загядчык кафедрай — доктар біялагічных навук праф. М. Е. Макушок.

5. Кафедра фізіялогіі жывёл. Загядчык кафедрай — доктар біялагічных навук праф. І. А. Ветохін.

Асноўнымі біялагічнымі дысцыплінамі на біяфаку з'яўляюцца: анатомія і марфалогія раслін, анатомія чалавека, сістэматыка ніжэйшых раслін, сістэматыка вышэйшых раслін, фізіялогія раслін, заалогія названковых жывёл, фізіялогія беспазванковых жывёл, гісталагія, эмбрыялогія, мікрабіялогія, генетыка, біяхімія і гісторыя біялогіі і дарвінізма.

Вучэбны план біяфаку прадугледжвае спецыялізацыю будучых біялагаў па батаніцы або па заалогіі (па выбару кожнага студэнта).

Выбар адной з двух дысцыплін студэнт робіць пры пераходзе на трэці курс. Па выбранай спецыяльнасці студэнты ў канцы чацвертага года навучэння на біяфаку праходзяць вытворчую практыку ў батанічных садах, запаведніках, заапарках, у розных мясцовасцях СССР. Вытворчая практыка павінна даць студэнту матэрыял для яго самастойнай тэарэтычнай работы па выбранай спецыяльнасці.

Пасля сканчэння біяфаку перад кожным біялагам-спецыялістам адкрыта шырокае поле самастойнай работы па спецыяльнасці на карысць нашай радзімы ў навукова-даследчых устаноў, у школах, у аспірантур, у ВНУ.

Дэкан біяфама, доктар біялагічных навук праф. М. Е. МАКУШОК.

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта з'яўляецца кузняй кадраў маладых савецкіх гісторыкаў. Ён рыхтуе высокакваліфікаваных кадры савецкіх спецыялістаў у галіне гісторыі, у якіх маюць вялікую патрэбу нашы школы, музеі, архівы і гістарычныя навукова-даследчыя ўстановы. Наш народ працуе выключна цікава і да геранічнага мінулага сваёй вялікай радзімы, а таксама да слаўнай барацьбы працоўных капіталістычных краін у мінулым і цяперашнім супроць эксплуатацый. Работа на гістарычным фронце з'яўляецца надзвычай багатай і ганаровай.

Гістарычны факультэт рыхтуе выкладчыкаў гісторыі для старэйшых класаў сярэдняй школы і маладых навуковых работнікаў (асістэнтаў). У гэтым годзе гістафак заканчвае 46 чалавек. Некаторыя з выпускнікоў-выдатнікаў прызначаны на выкладчыцкую работу ў ВНУ.

Вучэбны план факультэта забяспечвае падрыхтоўку высокакваліфікаваных спецыялістаў-гісторыкаў. На першых курсах студэнты гістафаку слухаюць цэлы рад сацыяльна-эканамічных дысцыплін і агульных гістарычных курсаў (асновы марксізма-ленінізма, палітычную эканомію, дыяма і гістат, гісторыю народаў СССР, гісторыю дзяржавы грамадства і старажытнага Усходу, гісторыю Грэцыі і Рыма, гісторыю сярэдніх вякоў, гісторыю новага часу, гісторыю залежных і каланіяльных краін).

На IV курсе студэнты працуюць у спецыяльных семінарах. Працуюць у ім, які павінны на працягу года напісаць спецыяльныя даклады на аснове вывучэння першакрыніц і іншай літаратуры. У канцы чацвертага года навучэння студэнты праходзяць вытворчую практыку, у часе якой яны збіраюць матэрыялы для сваёй курсавой работы, якую павінны пісаць на V курсе. Спецсеминар, вытворчая практыка і курсавая работа узяваюцца па сваёй тэматыцы з выбранай дапамога студэнтам спецыяльнасцю. У гэтым годзе студэнты IV курса будуць працаваць на вытворчай практыцы ў Мяску, Магілеве, Маскве і Ленінградзе. Некаторыя чалавек накіроўваюцца на архіагічную практыку ў Крым (Херсанес, Керч і Феадосія).

Вывучэнне агульных гістарычных курсаў заканчваецца на чацвертым годзе навучэння. Пасля гэтага пачынаецца спецыялізацыя па той або другой галіне гісторыі.

Працуючы на трох першых курсах студэнт выконвае практычныя заняткі па гісторыі СССР, па гісторыі Грэцыі і Рыма, па гісторыі сярэдніх вякоў і па гісторыі новага часу. Гэта практычная работа мае сваёй мэтай даць магчымасць студэнту знаёміцца з важнейшымі гістарычнымі першакрыніцамі. Разам з гэтым, практыка дае навыкі для самастойнай работы.

Факультэт забяспечан высокакваліфікаванымі кадрамі навуковых работнікаў. Кафедрай марксізма-ленінізма кіруе дацэнт І. С. Чымбург, кафедрай гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў — заслужаны дзеяч навукі, акадэмік Н. М. Нікольскі. Курс гісторыі сярэдніх вякоў чытае доктар гістарычных навук праф. В. Н. Пярцаў. Кафедрай гісторыі новага часу кіруе дацэнт Л. М. Шпеерсон, кафедрай гісторыі народаў СССР — дацэнт А. П. П'янкуў.

Студэнты гістафаку прымаюць актыўны ўдзел у навукова-даследчай рабоце. У часе навуковай сесіі ўніверсітэта (6—11 мая г. г.) на гістарычнай секцыі было заслухана шэсць дакладаў, з іх два даклады рабілі студэнты V курса гістафаку тт. М. Люкевіч і Паўлоўскі. Праз навукова-даследчы гурткі студэнты факультэта ўцягваюцца ў навукова-даследчую работу. Работа навуковых гурткоў, семінары, практыка, курсавая работа — усе гэта дае магчымасць факультэту адабраць лепшых студэнтаў-выдатнікаў у аспірантуру для падрыхтоўкі іх к навукова-выкладчыцкай дзейнасці ў ВНУ.

Дэкан гістафама А. П. П'ЯНКУЎ



У час гімнастычных слаборэістаў.

ФІЗІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Фізіка - матэматычны факультэт з'яўляецца адным з буйнейшых факультэтаў БДУ. Факультэт рыхтуе спецыялістаў у галіне матэматыкі і фізікі, малодшых навуковых работнікаў, работнікаў ВНУ і навукова-даследчых устаноў, а таксама выкладчыкаў фізікі і матэматыкі сярэдніх школ і тэхнікумаў.

Пачынаючы з трэцяга курса студэнты надзяляюцца на спецыялістаў — фізікі і матэматыкі з ухілам у галіне метафізікі і электрафізікі.

Для правядзення навукова-даследчай і вучэбнай работы факультэт забяспечан высокакваліфікаванымі спецыялістамі як мясцовымі, так і прыязджаючымі з Масквы і Ленінграда. На фізмале працуюць праф. Лопшыл, праф. Гельфанд, праф. Акулаў, дац. Федараў, дац. Ламбін і інш.

Факультэт мае добраабсталяваныя вучэбныя лабараторыі — па рэнтгена-структурнаму аналізу, радыётэхніцы, электрафізіцы, спецыяльную ўстаноўку для атрымання вадкага паветра, метадычныя і матэматычныя кабінеты і цэлы рад іншых вучэбна-даследчых кабінетаў.

Скончыўшы фізіка-матэматычны факультэт працуюць у цяперашні час ў розных вучэбных і навукова-даследчых інстытутах БССР і СССР, як праф. Аршмоўіч (Ленінград), дац. Мельнік (Гомель), дац. Турэцкі (Віцебск), дац. Федараў, Пекрашэвіч, Шахімоўская, Шапіра, Габрыелаў (БДУ) і інш. навуковыя работнікі. Гульніцкі, Анісімаў (геафізічная абсерваторыя Менск), аспіранты Энцигэйн, Шкляр, Голаў, Свірэкі (Менск) і інш.

На праходзіўшай нядаўна навуковай сесіі ўніверсітэта, сярод дакладаў вядомых вучоных былі заслуханы таксама даклады на навуковыя тэмы студэнтаў I курса фізіка Пінчура, Разоўскага і Дукор, якія наказалі ўменне самастойна разбірацца ў навуковых пытаннях.

Наўнясць кадраў і матэрыяльнай базы дае магчымасць факультэту забяспечыць у далейшым выпуск яшчэ больш высокакваліфікаваных спецыялістаў.

Дэкан фізмале **І. П. ШАПІРА.**

АДКРЫВАЕЦЦА ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Пры БДУ з 1 верасня г. г. пачынае працаваць філалагічны факультэт. На першы курс філфака ў 1939 годзе будзе прынята 60 чалавек. Надырхоўка высокакваліфікаваных педагогаў-выкладчыкаў сярэдніх школ і малодшых навуковых работнікаў па рускай мове і літаратуры, на беларускай мове і літаратуры з'яўляецца галоўнай праблемай філалагічнага факультэта.

Гісторыя рускай і беларускай літаратуры, гісторыя рускай і беларускай мовы, мовазнаўства, тэорыя літаратуры (поэтыка і метадалогія), фальклор будуць вывучацца студэнтамі філалагічнага факультэта.

Вучэбная і навуковая работа на філфаку будзе праводзіцца выключна пад кіраўніцтвам высокакваліфікаваных навуковых работнікаў мовы і літаратуры.

Вядлікае імкненне нашай савецкай моладзі атрымаць спецыяльнасць педагога-філалага, прадавань на гісторыі рускай і беларускай літаратуры, на гісторыі рускай і беларускай мовы, на мовазнаўстве, вывучаць тэорыю, літаратуры, фальклор будзе задавальняцца з адрывчым новага, філалагічнага факультэта. Філфака будзе забяспечваць нашу квітнюючую краіну кадрамі выкладчыкаў мовы і літаратуры, у якіх расце вялікая патрэба нашых савецкіх школ.

Вучоны сакратар **ДУДЗІНСКІ.**

Менск, друкарня «Звязда».

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Геаграфія — адна з найважнейшых і важнейшых навук, да назначэння якой імкнецца значная частка нашай савецкай моладзі.

З мэтай падрыхтоўкі высокакваліфікаваных спецыялістаў-географіў і арганізаван геаграфічны факультэт, згодна спецыяльнай паставы партыі і ўрада.

Тэрмін навучання на факультэце пяцігадовы.

Першы год студэнты вывучаюць, галоўным чынам, агульнаадукацыйны цыкл — асновы марксізма-ленінізма, матэматыку, фізіку, хімію, землярэўства. Другі год навучання прысвячаецца вывучэнню геалагічнага цыкла — крышталіграфіі, мінералогіі, петраграфіі, агульнай гістарычнай геалогіі. На трэцім курсе студэнты, галоўным чынам, вывучаюць налітэканомію, каліматалогію, картаграфію, геаграфію раслін, геаграфію глебы, геаграфію жывёл. На IV і V курсах вывучаецца спецыяльны геаграфічны цыкл па фізічнай і эканамічнай геаграфіі СССР і свету. Апрача таго, на V курсе кожны студэнт навінен напісаць курсавую работу на выбраную тэму.

Побач з тэарэтычным праходжаннем курсаў, кожны год студэнты выязджаюць на вучэбныя і вытворчыя практыкі, — першы год на тэаграфічную, другі год на геалагічную, трэці год на геаграфічную і чацвёрты год на вытворчую практыку. На V курсе студэнты адбываюць недагагічную практыку ў лепшых школах і тэхнікумах г. Менска.

Пасля сканчэння ўніверсітэта студэнты размяркоўваюцца на работу ў геаграфічныя, картаграфічныя і геалагічныя арганізацыі, а таксама ў інстытуты, тэхнікумы, школы ў якасці выкладчыкаў.

У гэтым вучэбным годзе факультэт праводзіць першы выпуск 50 высокакваліфікаваных географіў.

Пры факультэце арганізаваны кабінеты па фізічнай геаграфіі, эканамгеаграфіі, картаграфіі, мінералогіі і фоталабараторыя.

У 1939-40 вучэбным годзе на факультэце будзе прынята 60 новых студэнтаў. **Дэкан геофака ЖЫЛІНСКІ.**



Выдатніца II курса хіміка тав. Савасцянава.

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Трэцяя пяцігодка — пяцігодка хіміі. Хімічная прамысловасць, хімічная навука-даследчыя ўстановы ў трэцяй пяцігодцы набываюць велізарнае значэнне.

Таму перад хімічнай прамысловасцю партыя і ўрадам паставлены важнейшыя задачы: у прыватнасці — выхаванне хімічных кадраў. У вырашэнні гэтых задач значнае месца займаюць хімічныя вузы СССР, у тым ліку, і хімічны факультэт БДУ.

Хімічны факультэт існуе з 1931 года. Ён мае багата абсталяваныя лабараторыі і добра ўкамплектованы прафесарска-выкладчыцкі састав.

Факультэт выпускае вялікую колькасць высокакваліфікаваных спецыялістаў, якіх зараз працуюць у розных галінах народнай гаспадаркі нашай краіны.

Вучэбныя планы і праграмы факультэта, разлічаныя на пяцігодкавае навучанне, даюць магчымасць падрыхтаваць высокакваліфікаваных хімікаў па наступных спецыяльнасцях: хімікаў-неарганікаў і хімікаў-арганікаў. Кафедры неарганічнай, арганічнай, аналітычнай і фізічнай хіміі з'яўляюцца базай факультэта і поўнасцю апраўдваюць сябе ў выкананні задач падрыхтоўкі хімічных кадраў. Пры кафедрах існуе аспірантура, якая ў асноўным папаўняецца выхаванцамі факультэта. Выхаванцы факультэта, скончыўшы аспірантуру, працуюць ў якасці дацэнтаў факультэта. Тры чалавекі маюць вучоныя кандыдацкія званні.

Большая колькасць скончыўшых хімікаў працуе выкладчыкамі сярэдніх школ, у хімічнай прамысловасці хімікамі-даследчыкамі, інжынерамі, навуковымі работнікамі ў даследчых устаноўках, аспірантамі і т. д.

У гэтым вучэбным годзе канчаюць хімічны факультэт 44 студэнты. Значная колькасць акачваючых накіроўваецца ў Наркамхімпром СССР, у хімічную прамысловасць хімікамі-даследчыкамі, у цэнтральныя прамысловыя лабараторыі і зменнымі інжынерамі-хімікамі. Наступны выпуск факультэта таксама ў асноўным будзе накіраваны ў хімічную прамысловасць СССР, галоўным чынам хімікамі-даследчыкамі і хімікамі-інжынерамі; некаторыя колькасць выкладчыкамі сярэдніх школ — асістэнтамі і старшымі лабарантамі ВНУ, малодшымі навуковымі работнікамі ў навукова-даследчых інстытутах.

Дэкан хіміка **І. П. МАРКОЎКА.**

Здаровы адпачынак студэнтаў

Цікава і весела правядуць летні адпачынак студэнты нашага ўніверсітэта.

У двухтыгднёвыя дні адпачынку ў мясцовай санаторыі будуць насланы 220 студэнтаў, 20 чалавек пастуць на курорты.

Для культурыпага абслугоўвання тых, што астаюцца ў Менску, адпускаяцца 45.750 руб. Увесь час, два разы ў тыдзень будуць дэманстравацца кінофільмы. Прафком арганізуе два паходы ў театр і некалькі экскурсій на прапрыяметны горада. 135 студэнтаў наведваюць Увесаюзную сельскагаспадарчую выстаўку.

На правядзенне ўсіх мерапрыемстваў, звязаных з летнім адпачынкам студэнтаў, адпущана 129.200 рублёў.

Адказны рэдактар **І. М. ЛЕВІН.**

Обліт 1222.

АТРЫМАЎ БАГАТЫЯ ВЕДЫ

Яшчэ будучы вучнем V класа, я вельмі цікавіўся біялагічнымі навукамі. З таго часу у мяне зародзілася мара атрымаць вышэйшую асвету і працаваць абавязкова ў галіне біялогіі.

Толькі ў нашай квітнеючай краіне Саветаў магла ажыццявіцца мая мара. Я скончыў ўніверсітэт. Дзякуючы ўпартай і настойлівай працы скончыў яго на «выдатна».

Пяць год ўніверсітэцкай вучобы даў мне багатыя веды біялагічнай навуцы.

Цяпер працую старшым лабарантам пры біялагічным факультэце. Ні на мінуту мяне не пакідае жаданне вучыцца далей, навішаць свае веды, сваю кваліфікацыю. З вялікай любоўю я вывучаю тэорыю марксізма-ленінізма, як аснову ўсіх навук. **ХАЦІНСКІ.**



На здымку: інтэрнат БДУ па Маскоўскай вуліцы.

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ

аб'яўляе НАБОР СТУДЭНТАЎ

на 1939-40 ВУЧЭБНЫ год,

на першы курс наступных факультэтаў:

1. Гістарычнага, 2. Філалагічнага, 3. Біялагічнага, 4. Геаграфічнага, 5. Хімічнага, 6. Фізіка-матэматычнага.

Універсітэт рыхтуе высокакваліфікаваных спецыялістаў, асістэнтаў для работы ў вышэйшых навучальных устаноўках, малодшых навуковых работнікаў для работы ў навукова-даследчых інстытутах і іншых устаноўках і выкладчыкаў сярэдніх школ.

Ва ўніверсітэце прымаюцца асобы ва ўзросце ад 17 да 35 год, якія маюць закончанную сярэднюю адукацыю (дзесяцігодка, рабфак, тэхнікум, вучылішча, сярэднія школы для дарослых, ваенныя школы ў аб'ёме праграмы дзесяцігодкі, або атрымаўшы атэстат аб сканчэнні сярэдняй школы ў парадку экстарната).

Скончыўшы сярэднюю школу і маючы атэстат «выдатніка», таксама скончыўшы ў 1939 годзе рабфак, тэхнікум, вучылішча з адзнакамі «выдатна» на ўсіх дысплылінах, апрача чарчэння, рысавання і фізкультуры, прымаюцца ва ўніверсітэт без уступных экзаменаў.

Усе наступваючы ва ўніверсітэт, за выключэннем выдатнікаў, падвяргаюцца ўступным экзаменам на наступных прадметах:

- а) руская мова (пісьмовае сачыненне, граматыка, літаратура); б) беларуская мова (пісьмовае сачыненне, граматыка, літаратура); в) гісторыя СССР і Капістытуцыя СССР (вусна); г) матэматыка (вусна і пісьмова); д) фізіка (вусна); е) хімія (вусна); ж) адна з замежных моў — англійская, нямецкая або французская — на выбару паступаючага (вусна).

- а) падрабязнай аўтабіяграфіі; б) атэстата аб сканчэнні сярэдняй навучальнай устаноў (у арыгінале); в) трох фатаграфічных картак (здымкі без галаўных убораў) з уласнаручным подпісам паступаючага на кожнай з іх, заверанай устаноў; г) даведкі аб адносінах да вайсковага абавязку (для ваеннаабавязаных); д) нашпарты (праг'яўляецца асабіста).

Паступаючы на гістарычны, філалагічны і геаграфічны факультэты ўніверсітэта надзяраюцца дадатковым экзаменам па геаграфіі (вусна).

Прыём заяў аб залічэнні ў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт праводзіцца з 20 чэрвеня да 1 жніўня.

Прыёмныя экзамены з 1 па 20 жніўня, а залічэнне ў лік студэнтаў з 21 па 25 жніўня.

Заявы з указаннем факультэта падаюцца на імя дырэктара ўніверсітэта з прылажэннем:

Заявы з дакументамі накіроўваць па адрасу: г. Менск, Універсітэцкі гарадок, біялагічны корпус, пакой № 101, дырэктару Беларускага ўніверсітэта. **ДЫРЖАЎНЫ.**

Тыраж 1500.